

**План работы бібліятэк  
Дзяржаўнай установы культуры  
“Мастоўская раённая бібліятэка” на лістапад 2022 г.**

*Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2022 годзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:*

- 1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;*
- 2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
- 3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
- 4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023 гг.;*
- 5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
- 6. Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*
- 7. Абласная акцыя “#ТОП-265 читательских предпочтений”;*
- 8. Абласная акцыя “Класічна...Патрыятычна”.*

№ п/п	Назва мерапрыемства	Дата правядзення	Адказныя
1	“Найлепшы знаўца казак” – конкурс эрудытаў па казках Я.Коласа (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа)	01.11	Ярашук Т.З., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
2	“Ну, а пачнем мы казку так...” – чытанне вершаў анлайн (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа)	02.11	Пазняк Ю.І., філіял “Мастоўская ГБ”
3	“Спяшайцеся з паэтам сустрэцца...” – літаратурная гасцёўня (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа)	03.11	Пакаціло Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
4	“Як песня народа неўміручы наш Колас” – літаратурная гадзіна (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа)	03.11	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
5	“Жыццё Коласа – найцікавейшая кніга” – відэапрэзентацыя (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа)	03.11	Кіслая Н.М., філіял “Дубненская с/б”
6	“Песняр беларускага народа” – літаратурная гасцёўня (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа)	03.11	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
7	“Родныя вобразы” – чытанне вершаў анлайн (да 140-годдзя з дня	03.11	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”

	нараджэння Я. Коласа)		
8	“Нас слова Купалы і Коласа кліча” – чытанне вершаў анлайн (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа, аматарскае аб’яднанне “Моладзь.ВУ”)	04.11	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
9	“Восень жыцця – мудрая пара” – літаратурна-музычны вечар (аматарскае аб’яднанне “Карані”)	04.11	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
10	“За чашкой чая, не скучая” – вечар адпачынку (акцыя дабра і павагі “Капелькой тепла согреем душу”)	05.11	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”
11	“Малюнкі роднай прыроды ў творах Я.Купалы і Я.Коласа” – паэтычны вечар (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа і Я.Купалы)	05.11	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”
12	“Купала і Колас – народа душа і голас” – літаратурна-музычная кампазіцыя	05.11	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
13	“Малюнкі роднай прыроды ў творах Янкі Купалы і Якуба Коласа” – чытанне вершаў анлайн (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа і Я.Купалы)	06.11	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”
14	“Природа и мы” – экалагічная вандроўка	06.11	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
15	“Паклон прымі ад нас, пясняр!” – літаратурны ўрок (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа)	06.11	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
16	“Прасторы жыцця Я.Коласа” – літаратурны партрэт (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа)	06.11	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
17	“Кто он” – круіз-гульня (да 135-годдзя з дня нараджэння С.Маршака, аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык” )	09.11	Белаец М.А., філіял “Мастоўская ГБ”
18	“Чалавек трагічнага лёсу. Аб жыцці і творчасці М.Явара” – відэавандроўка	10.11	Пакаціло Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
19	“Нам жыве дапамагае дабра” – вечар-сустрэча (да Сусветнага дня дабрыні, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”)	11.11	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
20	“Курение – добровольное безумие” – інфарміна	11.11	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
21	“Храм в глазах и мыслях детей” – выстава малюнкаў	12.11	Кіслая Н.М., філіял “Дубненская с/б”
22	“Алкоголь + ты = разбитые мечты” – відэагадзіна	14.11	Хлебовіч І.У., аддзел абслугоўвання і інфармацыі

23	“Раім прачытаць моладзі” – відэаагляд кніг	16.11	Хлебовіч І.У., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
24	“Табачный туман обмана” – шок-урок	16.11	Леўчык В.А., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
25	“Книги и газеты вместо сигареты!” – акцыя (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння)	17.11	Пазняк Ю.І., філіял “Мастоўская ГБ”
26	“Духоўная кніга – крыніца вялікай мудрасці” – літаратурная гадзіна	17.11	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
27	“Мои права в моей стране” – урок права (да Міжнароднага дня правоў дзіцяці)	18.11	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
28	“Мая Беларусь” – інтэлектуальны турнір	18.11	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
29	“От вредных привычек откажись, выбери здоровую жизнь” – акцыя (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння)	18.11	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
30	“Строки идущие от души” – сустрэча з мясцовай паэтэсай Н.Маршалкевіч	19.11	Кіслая Н.М., філіял “Дубненская с/б”
31	“На кожнай сцэжцы іх песня і голас” – відэапрэзентацыя (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа)	19.11	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
32	“Мы за жизнь без табака” – дыспут (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння)	19.11	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
33	“Путешествие в Удивляндию” – караван забытых кніг (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”)	20.11	Лазарэнка С.І., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
34	“Брось курить – вдохни свободно” – інфармацыйная гадзіна (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння)	20.11	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
35	“Новая зямля” – абмеркаванне (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа)	20.11	Рахунок М.У., філіял “Зарудаўеўская с/б”
36	“НЕТ – курению” – інфарміна (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння)	20.11	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
37	“Мифы и реальность о курении” – урок (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння)	20.11	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”
38	“И вспомнить страшно, и забыть нельзя...” – пазнавальная гадзіна	20.11	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
39	“Жыву у Беларусі і тым ганаруся” – чытанне вершаў анлайн	20.11	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
40	“Вместо сигареты – конфета!” – акцыя (да Міжнароднага дня адмовы ад	21.11	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”

	курэння)		
41	“Верш за вершам” – чытанне вершаў анлайн	24.11	Хлебовіч І.У., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
42	“Назад в СССР” – пасяджэнне (аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”)	26.11	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
43	“Чытаем вершы паэтаў Гродзеншчыны” – чытанне вершаў анлайн	26.11	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
44	“Я помню вальса звук прелестный” – вечар-адпачынак (аматарскае аб’яднанне “Сердца открытые добру”)	26.11	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
45	“Как сберечь здоровье” – калейдаскоп карысных парад (аматарскае аб’яднанне “Мудрасць+”)	27.11	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”
46	“Квітней, спявай, мой беларускі край” – паэтычная хвіліна	27.11	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”

Дырэктар  
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах